

ПРАТАКОЛ ЖУРЫ  
«СНЯЖЫНКА-2022»

Тэмы для 10-12 год

“Беларускія народныя казкі”

Тэмы для 13-15 год

“Беларускія народныя святы і абрады”

Тэмы для 16-18 год

“Ілюстрацыі да алегарычных апавяданняў Я. Коласа “Казкі жыцця””

	10-12 год
<p><b>Лях Паліна, 10 гадоў</b> <b>“Калядная ноч”</b> творчая майстэрня “Лепка і папяровая пластыка” Маеўская Алена Мікалаеўна ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Светач” г.Мінска”</p>	<b>1месца</b>
<p><b>Гурына Вера, 11 гадоў</b> <b>“Залаты птах”</b> студыя тэкстыля “Скарбніца” Шайкоўская Галіна Лявонаўна ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Светач” г.Мінска”</p>	удзельнік
<p><b>Дрыго Дар’я, 10 гадоў</b> <b>“Залаты птах”</b> аб’яднанне па інтарэсах “Творчасць без межаў” Дасюкевіч Вольга Аляксееўна ДУА “Сярэдняя школа № 34 г. Мінска”</p>	удзельнік

<p><b>Міхеева Валерыя, 11 гадоў</b>  <b>“Добры каток”</b>  аб’яднанне па інтарэсах “Рукатворны мір”  Лаўрыновіч Таццяна Алегаўна  ДУА “Гімназія № 35 г.Мінска”</p>	<p><b>3 месца</b></p>
<p><b>Ліпская Лізавета, 12 гадоў</b>  <b>“Залаты птах”</b>  аб’яднанне па інтарэсах “Рукатворны мір”  Лаўрыновіч Таццяна Алегаўна  ДУА “Гімназія № 35 г.Мінска”</p>	<p>удзельнік</p>
<p><b>Ганчар Ганна, 10 гадоў</b>  <b>Казка “Зайздросны дзядзяка”</b>  узорная студыя дэкаратыўна-прыкладнога  мастацтва “Куфэрак фантазій”  Налівайка Вольга Аляксандраўн  ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі  дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска”</p>	<p>удзельнік</p>
<p><b>Кузьменка Міраслава, 10 гадоў</b>  <b>Казка “Заяц і вожык”</b>  узорная студыя дэкаратыўна-прыкладнога  мастацтва “Куфэрак фантазій”  Налівайка Вольга Аляксандраўна  ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі  дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска”</p>	<p>удзельнік</p>
<p><b>Кузьменка Стэфанія, 10 гадоў</b>  <b>Казка “Алёнка”</b>  узорная студыя дэкаратыўнапрыкладнога  мастацтва “Куфэрак фантазій”  Налівайка Вольга Аляксандраўна  ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі  дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска”</p>	<p>удзельнік</p>

<p><b>Печанько Кацярына, 10 гадоў</b> <b>Казка “Каток – залаты лабок”</b> ДПШ “Майстэрня”, Аплікацыя саломкай Печанько Ганна Анатольеўна ДУА “Палац дзяцей і моладзі “Золак” г.Мінска”</p>	<p>удзельнік</p>
<p><b>Дзегцярова Ульяна, 11 гадоў</b> <b>Казка “Залатое пярэ”</b> узорная студыя саломалляцтва і выцінанкі “Добры настрой” Пазднякова Валянціна Васільеўна ДУА “Сярэдняя школа № 3 г.Мінска”</p>	<p><b>2 месца</b></p>

	<b>13-15 год</b>
<p><b>Шылянок Валянціна, 14 гадоў</b>  <b>“Гадавое кола”</b>  Шылянок Алена Мікалаеўна  ДУА “Сярэдняя школа № 148 г. Мінска”</p>	удзельнік
<p><b>Казлоўская Марыя, 13 гадоў</b>  <b>“Каляды”</b>  аб’яднанне по інтарэсах “Свята і традыцыі”  Мядзведзева Жанна Эдуардаўна  ДУА “Сярэдняя школа № 53 г.Мінска”</p>	удзельнік
<p><b>Ясючэня Дар’я, 13 гадоў</b>  <b>“Каляда”</b>  Рацько Дзіяна Валер’еўна  ДУА “Сярэдняя школа імя Я.Купалы  № 19 г.Мінска”</p>	удзельнік
<p><b>Ліпень Ганна, 14 гадоў</b>  <b>“Купалле”</b>  узорная студыя дэкаратыўна- прыкладнога  мастацтва “Куфэрак фантазій”  Налівайка Вольга Аляксандраўна  ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі  дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска”</p>	удзельнік
<p><b>Ламака Ева, 14 гадоў</b>  <b>“Яблачны спас”</b>  узорная студыя дэкаратыўна- прыкладнога  мастацтва “Куфэрак фантазій”  Налівайка Вольга Аляксандраўна  ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі  дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска”</p>	удзельнік

<p><b>Крывецкая Кацярына, 15 гадоў</b>  <b>“Багач”</b>  узорная студыя дэкаратыўна - прыкладнога  мастацтва “Куфэрак фантазій”  Налівайка Вольга Аляксандраўна  ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі  дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска”</p>	<p>удзельнік</p>
<p><b>Сысоева Паліна, 12 гадоў</b>  <b>“Кот і лісіца”</b>  аб’яднання па інтарэсах “ТэрраКОТ”  Сарока Надзея Анатольеўна  ДУА “Цэнтр тэхнічнай і мастацкай творчасці  дзяцей і моладзі Фрунзенскага раёна  г. Мінска “Зорка”</p>	<p>удзельнік</p>
<p><b>Аляксейчык Цімафей, 13 гадоў</b>  <b>“Воўк і леў”</b>  аб’яднання па інтарэсах “Клякса”  Бутрым Вікторыя Уладзіміраўна  ДУА “Цэнтр тэхнічнай і мастацкай творчасці  дзяцей і моладзі Фрунзенскага раёна  г. Мінска “Зорка”</p>	<p>удзельнік</p>
<p><b>Бівойна Крысціна, 14 гадоў</b>  <b>“Аленка”</b>  аб’яднання па інтарэсах “Клякса”  Бутрым Вікторыя Уладзіміраўна  ДУА “Цэнтр тэхнічнай і мастацкай творчасці  дзяцей і моладзі Фрунзенскага раёна  г. Мінска “Зорка”</p>	<p>удзельнік</p>

<p><b>Валюк Кірыл, 14 гадоў</b>  <b>“Як курачка пеўніка ратавала”</b>  аб’яднання па інтарэсах “Клякса”  Бутрым Вікторыя Уладзіміраўна  ДУА “Цэнтр тэхнічнай і мастацкай  творчасці дзяцей і моладзі Фрунзенскага  раёна г.Мінска “Зорка”</p>	<p>удзельнік</p>
<p><b>Чарнец Сафія, 13 гадоў</b>  <b>“Верабей і мыш”</b>  аб’яднання па інтарэсах “Клякса”  Бутрым Вікторыя Уладзіміраўна  ДУА “Цэнтр тэхнічнай і мастацкай творчасці  дзяцей і моладзі Фрунзенскага раёна  г.Мінска “Зорка”</p>	<p>удзельнік</p>
<p><b>Емельянава Ева, 14 гадоў</b>  <b>Свята “Шчодры вечар”</b>  аб’яднанне па інтарэсах “Дэкор”  Максіменко Кацярына Маркаўна  ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі  дзяцей і моладзі “Кантакт” г.Мінска”</p>	<p>удзельнік</p>
<p><b>Абрамовіч Ганна, 14 гадоў</b>  <b>Свята “Вялік дзень”</b>  аб’яднанне па інтарэсах “Ватынанка”  Паліўка Вікторыя Уладзіміраўна  УА “Мінская дзяржаўная гімназія-каледж  мастацтваў”</p>	<p>удзельнік</p>
<p><b>Гумен Аліна, 15 гадоў</b>  <b>Свята “Стрэчанне”</b>  узорная студыя саломалляцтва і выцінанкі  “Добры настрой”  Пазднякова Валянціна Васільеўна ДУА  “Сярэдняя школа № 3 г.Мінска”</p>	<p><b>3 месца</b></p>

<p><b>Карамзін Данііл, 13 гадоў</b>  <b>Свята “Звеставанне”</b>  узорная студыя саломапляцення і выцінанкі  “Добры настрой”  Пазднякова Валянціна Васільеўна  ДУА “Сярэдняя школа № 3 г.Мінска”</p>	<p><b>3 месца</b></p>
<p><b>Цумарава Аліна, 14 гадоў</b>  <b>“Купальскі вянок”</b>  Касцялей Іна Мікалаеўна  ДУА “Сярэдняя школа № 62 г.Мінска”</p>	<p>удзельнік</p>
<p><b>Догіль Злата, 13 гадоў</b>  <b>“Масленіца”</b>  студыя выяўленчага мастацтва “Радуга”  Калістратава Святлана Барысаўна  УА “Мінскі дзяржаўны палац  дзяцей і моладзі”</p>	<p><b>1 месца</b></p>
<p><b>Кулакова Соф’я, 13 гадоў</b>  <b>“Калядкі”</b>  аб’яднанне па інтарэсах “Рукатворны мір”  Лаўрыновіч Таццяна Алегаўна  ДУА “Гімназія № 35 г.Мінска”</p>	<p><b>2 месца</b></p>
<p><b>Дубініна Кацярына, 14 гадоў</b>  <b>“Карачун”</b>  аб’яднанне па інтарэсах “Графіка”  Рыбчынская Алла Анатольеўна  УА “Мінскі дзяржаўны палац  дзяцей і моладзі”</p>	<p>удзельнік</p>

<p><b>Хаценчык Ева, 13 гадоў</b>  <b>“Купалле”</b>  студыя “Подсолнух”  Завадская Людміла Мікалаеўна  УА “Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і моладзі</p>	<p>удзельнік</p>
<p><b>Трапашка Віялета, 15 гадоў</b>  <b>“Каляды”</b>  аб’яднанне па інтарэсах “Каларыт”  Мянькоўская Таццяна Рыгораўна  ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Эўрыка” г.Мінска”</p>	<p><b>Гран-пры</b></p>
<p><b>Гайдук Карына, 15 гадоў</b>  аб’яднанне по інтарэсах  “Чароўная шкатулка”  Кандрэцкая Людміла Станіслававаўна  ДУА “Сярэдняя школа № 187 г.Мінска”</p>	<p>удзельнік</p>



	<b>16-18 год</b>
<p><b>Дзянісава Ганнэ-Луізэ, 16 гадоў</b>  <b>“Казка жыцця”</b>  Аб’яднанне по інтарэсах “Свята і традыцыі”  Мядзведзева Жанна Эдуардаўна  ДУА “Сярэдняя школа № 53 г. Мінска”</p>	удзельнік
<p><b>Юша Мія, 16 гадоў</b>  <b>“Страказа”</b>  студыя выяўленчага мастацтва “Сонейка”  Панамарэнка Алена Пятроўна  ДУА “Палац дзяцей і моладзі  “Золак” г.Мінска”</p>	<b>2 месца</b>
<p><b>Куляшова Алена, 16 гадоў</b>  <b>“Як птушкі дуб ратавалі”</b>  аб’яднанне па інтарэсах “Ватынанка”  Крыуліна Кацярына Уладзіміраўна  УА “Мінская дзяржаўная гімназія-каледж  мастацтваў”</p>	<b>1 месца</b>

Журы:

- Сакалова-Кубай Ніна Мікалаеўна – мастак, член Беларускага саюза мастакоў \_\_\_\_\_
- Сухая Наталля Аляксандраўна – член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці \_\_\_\_\_
- Маркавец Таццяна Віктараўна – мастак, мастацтвазнаўца \_\_\_\_\_